

ЗА ЛЕНІНСКІЯ КАДРЫ

ОРГАН
парткома,
прафкома,
рэктарыята
Беларускага
дзяржаўнага
універсітэта

ННУХІЛЬНА ПРАВОДЗІЦЬ У ЖЫЦЦЁ РАШЭННІ ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ

У сваім рашэнні пленум ЦК ВЛКСМ адзначыў, што пастанова студзенскага Пленума ЦК ВКП(б) «Аб памылках партарганізацый пры выключэнні камуністаў з партыі, аб фармальна-бюракратычных адносінах да апелючых выключаных з ВКП(б) і аб мерах па ўстраненню гэтых недахопаў» цалкам адносіцца да ленінскага комсамола.

Пленум Цэнтральнага Камітэта ВЛКСМ на падставе рашэнняў студзенскага Пленума ЦК ВКП(б) абавязуе ўсе комсамольскія арганізацыі неадкладна выправіць грубыя памылкі, якія былі дапушчаны пры выключэнні комсамольцаў з рады ВЛКСМ. Пленум яшчэ раз падкрэсліў, што «Уся работа ленінскага комсамола праследуе адну мэту — выхаванне маладых людзей у духу камунізму, у духу адданасці камуністычнай партыі і яе Сталінскаму Цэнтральнаму Камітэту».

Наша комсамольская арганізацыя павінна неадкладна, па-большэвіцку, выправіць дапушчаныя памылкі.

Па-першае, неабходна зараз-жа пераглядзець усе справы няправільна выключаных комсамольцаў, і ў кожным выпадку аднаўляць у радах ЛКСМБ тых комсамольцаў, якія не заслугоўваюць выключэння. Усіх адноўленых комсамольцаў трэба неадкладна прыцягнуць да актыўнага комсамольскага жыцця. Па-другое, сурова пакараць тых комсамольцаў, якія беспадстаўна ашэльмавалі чэсных і адданных справе Леніна—Сталіна таварышаў. Па-трэцяе, рэаблітаваць тых комсамольцаў, якія ў свой час зняслаўлены і няправільна запянтаны на старонках дружы.

Выкопваючы рашэнні пленума ЦК ВЛКСМ, трэба сур'ёзна і штодзённа праводзіць у жыццё лозунг таварыша Сталіна аб авалоданні большэвізмам, аб авалоданні тэорыяй марксізма-ленінізма. Між тым, друкуемыя матэрыялы ў сёняшнім нумары нашай газеты гавораць аб сур'ёзных прарывах, якія маюць месца ў рабоце комсамольскіх і профсаюзных палітшкол. На апошнім парадзе прапагандыстаў комсамольскіх школ быў ускрыт рад недахопаў. Да ліку недахопаў трэба аднесці дрэнную падрыхтоўку комсамольцаў да палітзанятка (школа тав. Кавалёва, Германа і др.), дрэннае наведванне заняткаў радам комсамольцаў (Гуцько, Паваротны і др.), недавальняючая работа парткабінета (адсутнасць семінара і лекцый па гісторыі СССР для прапагандыстаў, метадычных указанняў, недахоп мастацкай літаратуры, наглядных дапаможнікаў, адсутнасць падручнікаў), да гэтага часу не ўрэгулявана пытанне з памяшканнямі для палітшкол, адсутнічае патрэбная данамога маладым прапагандыстам.

У БДУ за гэты год кадры комсамольскіх прапагандыстаў і агітатараў значна выраслі. Асабліва ў час падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет СССР былі выяўлены выдатныя прапагандысты і агітатары. Задача заключаецца ў тым, каб аказваць ім сістэматычную дапамогу ў рабоце і вучобе.

Рашэнні сакавіцкага пленума ЦК ВЛКСМ абавязваюць кожнага комсамольскага кіраўніка па-большэвіцку выправіць дапушчаныя памылкі і сістэматычна выходзіць комсамольцаў і моладзь у духу большэвізма. Гэту задату мы павінны выканаць з гонарам



УВЕСЬ НАРОД ВІТАЕ ГЕРОЯУ

Доблесная чацвёрка савецкіх герояў—Папанін, Крэнкель, Шыршоў і Фёдаруў пасля 9-месячнага нрабывання на дрэйфуючай крызе прыбыла ў Маскву.

З затаенным хваляваннем уся краіна сачыла за гераічнай работай папанінцаў—слаўных патрыётаў сацыялістычнай радзімы.

У імя радзімы яны мужна выканалі заданне партыі і ўрада. Перамога папанінцаў ёсць перамога ўсяго савецкага народа. Самі героі ў сваім пісьме на імя таварыша Сталіна пішуць:

— Усё, што мы зрабілі, гэта не

асабісты подвiг чатырох чалавек—кожная тэхнічная, або навуковая перамога гэта паказальнік узроўню культуры ўсёй краіны. Носпех нашай экспедыцыі быў надрыхтаван 20-ю годамі сацыялістычных перамог.

Навуковыя свае працы мужныя палярнікі прысвячаюць Іосіфу Вісарыянавічу Сталіну.

Слава героям—пераможцам Паўночнага полюса!

Слава правадчыку народаў таварышу Сталіну, выхаваўшаму выдатнае племя савецкіх вучоных!

РАЗГАРНУЦЬ АГІТРАБОТУ НА УЧАСТКУ

Выдатнай школай палітычнага выхавання была кампанія па выбарах у Вярхоўны Совет СССР. 46 нашых агітатараў працавалі на 26 выбарчым участку. Такія агітатары, як Шац, Панова, Дэрш, Калінін, Пузеўская, Кузнецов, Райхлін, Станкевіч і іншыя правялі больш 10 заняткаў. Яны ўсе, як адзін, валілі сваіх слухачоў у Дом урада, на выстаўку, а таксама і ў Дом Чырвонай Арміі. Яны проста і зразумела неслі большэвіцкае слова ў шыркія масы працоўных.

Набліжаюцца выбары ў Вярхоўны Совет БССР. Ужо вылучаны і працуюць 38 агітатараў. Агітатар Юдзін ужо правёў 7 заняткаў. І гутаркі з выбаршчыкамі праходзяць жыва. Выбаршчыкі цікавяцца самымі рознастайнымі пытаннямі і самі расказваюць аб сваім мінулым і цяперашнім жыцці.

Вось Глезер—старуха 73 год, яе муж загінуў у імперыялістычную вайну—гаворыць:

— Я пакутвала, галадала са сваімі малымі дзецьмі, нават не мела свайго пакоя. Цяпер-жа я жыву добра, радасна. Мае два сыны працуюць на фабрыцы «Кастрычнік», з'яўляюцца стажанцамі. Маюць сваю кватэру!

Яна, як і ўсе астатнія хатнія гаспадыні, ад усяго сэрца дзякуе роднаму Сталіну за радаснае і шчаслівае жыццё.

Вялікую нянавісць да ворагаў народа выклікаў праэс «права-трацкецкага блока». Лысоўская Ядвіга, Чэрчэс, Барэйка гавораць: «Звяры хацелі нашай крыві. Смерць праклятым гадам! Сабакам—сабачая смерць!»

— Наша партыя,—гаворыць Івановіч, — наш родны Сталін далі нам шчаслівае і радаснае жыццё і за гэта жыццё

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ПЕСНЯ

Из кинофильма «Папаинцы»

Вас крылья Советов умчали на полюс.
Вы подняли флаг наш на нем.
И Волга, волнуясь, и Дон, беспокоясь,
За вами следили путем.

Кронштадт вас встречает,

Москва обнимает,

К себе зовывают

Амур и Кавказ.

От края до края

страна молодая.

Страна трудовая

приветствует вас!

Ничто не сломило—ни вьюги, ни тучи.
Ни штормы полярных морей.

Четверку отважных, четверку могучих,
Четверку советских людей.

Когда ж вашу льдину ветра разорвали
В далеких гренландских краях, —

Мы ночи не спали, мы восточек ждали,
Мы карту держали в руках.

Вас буря не смыла волною тяжелой
И нас разлучить не смогла, —

Сквозь сумрак и холод неслись

ледоколы,

Их воля народа вела.

Горы, наше знамя, на льдине суровой!

Взошли вы на борт корабля

И нежное слово, отцовское слово

Вам Сталин послал из Кремля.

И вот наши трубы трубят о победе,

А в этот торжественный час

На льдинах далеких скучают медведи

И пуночки плачут о вас.

Отчизна героев приветствовать рада

На мачту взвивается флаг.

Вдали показались огни Ленинграда.

Свой путь завершает «Ермак».

Кронштадт вас встречает,

Москва обнимает,

К себе зовывают

Амур и Кавказ.

От края до края

страна молодая,

Страна трудовая

приветствует вас!

Виктор ГУСЕВ.

цё я аддам усе свае сілы. Ніякаму ворагу не будзе месца на нашай роднай зямлі.

Жашчыны 26 выбарчага ўчастка, як і увесь савецкі народ, цікавяцца жыццём нашай краіны, цікавяцца, як жыць працоўныя ў капіталістычных краінах.

І агітатары павінны ведаць, што поспех выбараў рашаецца на выбарчым участку. Трэба неслі палкае большэвіцкае слова ў кожны дом, трэба дабіцца таго, каб не асталася ні аднаго выбаршчыка, неахопленнага большэвіцкай агітацыяй.

У надыходзячых выбарах увесь савецкі народ яшчэ раз прадэманструе перад усім светам сваю непарушную згуртаванасць вакол вялікай партыі Леніна—Сталіна, вакол дарагога і любімага нашага Сталіна. П. КУХАРОНАК

РУКА РУКУ МЫЕ...

Не так даўно давялося тав. Безбародку часова (а мы-б казалі мінутна) заняць пасаду прарактара па гаспадарчай частцы БДУ. І якраз у той час, калі лейцы гаспадарчага кіравання былі ў руках Безбародкі, адні прарасар ад'езджаў з БДУ, другі не прыязджаў з-за адсутнасці кватэр. Але ўсе гэты Безбародку ніколі не турбавала. Яго не датычыла, што ва ўніверсітэце няма высокакваліфікаваных спецыялістаў па большасці прафесій.

Свая рубашка, як гавораць, бліжэй да цела. І васьм Безбародка, трымаючыся гэтага старога прынцыпу, скарыстоўвае службовую пасаду ў сваіх асабістых інтарэсах. Ён рашыў, не ўпускаючы ні минуты, прыбраць да сваіх рук тую кватэру, якая была прызначана навуковым работнікам.

Тэрмінова ў кабінет быў выклікан тэхнік. Заданне апошняму было катэгарычнае: у дваццаць чатыры гадзіны адрамантаваць кватэру з трох пакояў. Забегалі, замітусіліся—тэхнік, плотнікі, муляры і іншыя спецыялісты. Адзін з іх нес цвікі, другі накіроўваўся на адной назе ў барак за электрычным лічальнікам, на падводах везлі лісты фанеры, аплікі.

Жыхары дома 26/31 па Ленінскай былі здзіўлены: як гэта магло быць, што за адну ноч кватэру адрамантавалі? Ды і мы таксама здзіўлены гэтым. Бо калі справа ідзе аб рамонце інтэрната, то праходзяць месяцы. Больш таго, мы здзіўлены, што аб прадзелках Безбародкі (які, да рэчы, меў не горшую кватэру ў горадзе), бесспрэчна, ведалі ўніверсітэцкія арганізацыі і ў прыватнасці мясцом. Ведалі, але маўчалі і зараз маўчаць.

Адсутнасць большэвіцкай крытыкі і самакрытыкі сярод адміністрацыйна-тэхнічнага персаналя БДУ прыводзіць да таго, што ствараецца цэлая сістэма ўгодніцтва і падхалімажа. Адным з першых падхалімаў і ўгоднікаў з'яўляецца той самы Безбародка. Даволі ўказаць, што ён імкнуўся завесці справу на студэнта Кучука, які ў свой час на профсаюзным сходзе крытыкаваў Лодманава. Або васьм другі факт: тав. Бабраўніцкі яшчэ не паспеў прыступіць да працы ў БДУ, як Безбародка і Ліхтарнікаў мабілізавалі свой апарат, каб падараць і адвезці лепшую ўніверсітэцкую мэблю ў кватэру рэктара.

У сваю чаргу тав. Бабраўніцкі і тав. Ліхтарнікаў, безумоўна, ведаюць, што Безбародка незаконна заняў кватэру, але ніякіх мер не прымаюць. Аб'ектыўна атрымаўся так, што «рука руку мые...»

Я. ПАУЛОУСКІ.



Практычныя заняткі матацыклістаў.

Узмоцнім падрыхтоўку да гімнастычных спаборніцтваў

У красавіку будуць праведзены гімнастычныя спаборніцтвы. Часу асталася мала, а падрыхтоўчая работа да спаборніцтваў амаль не распачата. З 24 лепшых гімнастаў, вылучаных факультэтамі для ўдзелу ў спаборніцтвах, наведваюць гімнастычную секцыю толькі 6 чалавек.

Такое становішча з'яўляецца зусім

ненармальным. Але гэтым на гістфаку мала цікавацца. Ні сакратар бюро ЛКСМБ тав. Ладуцька, ні ваенна-фізкультурны работнік, ні профбюро факультэта ніякіх мер не прымаюць, каб палепшыць падрыхтоўчую работу да гімнастычных спаборніцтваў.

Фізорг гістфака А. КРЫШЧАНОВІЧ.

„АБ АДНЫМ ВYSTУПЛЕННІ“

Над такім загаловак была змешчана заметка ў факультэцкай насьценгазеце біяфака, якая насіла яўна паклёпніцкі характар на студэнта У курсу біяфака тав. Пятровіча. Аўтар зметкі абвінавачвае тав. Пятровіча ў антыдарвінізме, прышыяе яму хуліствае абвінавачванне ў імітванні зняцьчытку курсу лекцый па дарвінізму. Паклёпніцкі сьвярджае, што Пятровіч ніколі не заеа залік разам з усімі студэнтамі і называе яго надхалімажам. Далей аўтар прыходзіць да бізгалуздзіцы, заяўляючы, што Пятровіч мае фізіялагічную прагнасьць да таго, каб як мага менш атрымаць ведаў. І гэта ўсе ў той час, калі тав. Пятровіч з'яўляецца выдатнікам і адзін з першых напсаў навуковую работу.

Далей аўтар пачынае чытаць брэнэвную мараль. Ён заяўляе, што тав. Пятровіч «не паважае старэйшых» (!). Справа ў тым, што тав. Пятровіч, выступаючы на пасяджэнні кафедры беспазванковых, калі яно стала перабіваць асістэнт Чэрамсаву, сказаў: «Пацакайце, дайце мне сказаць, а потым можае гаварыць».

Заметка «Аб адным выступленні» палітычна з'яўляецца няправільнай, яна накіравана на зажим крытыкі, аўтар зметкі стаў на шлях падхалімаства работнікам кафедры і паклёпніцтва на чэсных таварышях.

Рэдактар факультэцкай газеты тав. Пыж замест таго, каб праверыць усе гэтыя факты і потым змясціць матэрыял, змясціў заметку без усякай праверкі. Больш таго, калі было ўстаноўлена, што факты не адпавядаюць сапраўднасці, Пыж, як рэдактар газеты, упарта з гэтым не згаджаўся. Пытанне прышлося паставіць на пасяджэнні прафкома БДУ. Прафком папярэдзіў тав. Пыжа за ўпартыя непрызнанне сваёй памылкі і прапанаваў яму даць у наступным нумары газеты абвяргаючы матэрыял на заметку «Аб адным выступленні». Але тав. Пыж гэтага рашэння прафкома не выканаў і заявіў: «я гэтага рабіць не буду, бо можа мяне тады знімуць з работы рэдактара газеты, мне гэта праца абрыдзела».

Камітэт камсамола павінен заняцца гэтым фактам і прызваць зарваўшагася чымушу да парадку.

А. СЦЕПАНЕНКА.

ПРЫЦЯГНУЦЬ ВІНАВАТЫХ ДА АДКАЗНАСЦІ

Комсамолка тав. Зальцман (фізмат) актыўна выкрывала ворагаў народа на фізмаце, але варта было камусьці пусціць чуткі, што ў Зальцман брата жонка была дапрошана органамі НКВД, як чыноўнікі і перастрахоўшчыкі з камсамоўскага камітэта неадкладна паставілі гэта пытанне «рабр» і выключылі з камсамола часную камсамолку.

Як водзіцца, тут жа, на камсамоўскім сходзе, у тав. Зальцман адабралі камсамоўскі білет, які з усёй «справай» быў перададзены Кагановіцкаму райкому камсамола.

Тав. Зальцман была адноўлена ў радах камсамола, але замест камсамоўскага білета яна атрымала часовае паведчальне, бо аказалася, што галаваціны з Кагановіцкага РК ЛКСМБ згубілі камсамоўскі білет.

Вінаватныя ў бяздзунных адносінах да лесу камсамоўскі павіны быць прыцягнуты да адказнасці.

КОМСАМОЛЕЦ.

ЗАБЫТЫ УЧАСТАК

Сярод навуковых работнікаў БДУ не праводзіцца амаль ніякай палітычна-выхаваўчай і агітацыйна-масавай работы. Паліттурок не працуе ўжо тры месяцы і, як бачна, гэта мала турбуе партком і мясцом. Аднак, калі гурток хача лічыцца на паперы, то агітацыйна-масавая работа сярод навуковых работнікаў нават у плане нідзе не змяшчаецца. Прынята ўжо так, што гэта работа праводзіцца «разам» са студэнцкімі арганізацыямі. На справе гэта «сумесная» работа зводзіцца да таго, што на студэнцкія сходы запрашаюцца навуковыя работнікі, ірчыні, аб гэтым нават мясцом даведваюцца вышэйкова, часта толькі перад самым сходам. Так было, напрыклад, са сходам на падвадзённую вынікаў за першае пайголдзе. На вечар, прысвечаны дню 8 сакавіка, пагул забылі запрасіць навуковых работнікаў.

Трэба пакончыць з такім становішчам. Неабходна сярод навуковых работнікаў разгарнуць шырокую масавую і палітычна-выхаваўчую работу.

НАХІМОУСКІЯ.

Па праўка

У нумары 2—3 «За ленінскія кадры» ў артыкуле «Барачба за выдатную вучобу — абвязак кожнага камсамоўца» памылкова да ліку п'яздаўшых залікі, без уважлівых прычынаў, была занесена студэнтка-комсамолка тав. Шпілэр.

РЭДАКЦЫЯ.

УЗОРНА АРГАНІЗАВАЦЬ ПАЛІТВУЧОБУ

Усім вядома вялікае значэнне палітвучобы ў справе падрыхтоўкі высокаасонаных савецкіх спецыялістаў, спецыялістаў, авалодаўшых вучэннем марксізма-ленінізма, ведаючых гісторыю нашай большэвіцкай партыі.

Але, на валікі жаль, гэтаму важнейшаму пытанню ў нас ва ўніверсітэце да гэтага часу не ўдзяляецца дастатковай увагі. Кіравніцтва палітшколамі з боку партыйнага і камсамоўскага камітэтаў, а таксама і прафкома яшчэ недастаткова. У палітшколах надзвычай часта змяняюцца прапагандысты. Напрыклад, у профпалітшколе 3 курса гістфака за гэты навуцальны год прапагандысты змяняліся тры разы. У большасці профпалітшкол і частцы камсамоўскіх школ прапагандысты зменены па 2—3 разы. Гэта «перамяшчальная чахарда», безумоўна, вельмі адбываецца на якасці палітзанятак, але гэта ніколі не турбуе камітэт камсамола (сакратар Буякоў) і партком (адказны за палітвучобу Мільман).

У БДУ ёсць цэлы рад прапагандыстаў — членаў партыі і камсамоўцаў, якія вельмі сур'ёзна адносяцца да палітвучобы, на заняткі прыходзяць добра падрыхтаванымі, скарыстоўваюць цікавыя факты з гісторыі народаў СССР

(Прыляжаева, Кучар, Машчыцкі, Розенгауз, Кавалёў, Пракаловіч, Бандаровіч).

Разам з гэтым ёсць і такіх прапагандыстаў, якія несур'ёзна адносяцца да палітзанятак, не рыхтуюцца да іх, напрыклад, тав. Раскіна (аспірантка III курса гістфака), яна заняткі праводзіць толькі па падручніку, нецікава, у той час як слухачы яе палітшколы рыхтуюцца па творах класікаў марксізма. Яна часта спазняецца на заняткі, або зусім не прыходзіць, дзякуючы чаму часта зрывае палітвучобу. Таксама часта не з'яўляецца на палітзаняткі і прапагандыст Поляк.

Ва ўніверсітэце ёсць многа маладых прапагандыстаў, якім неабходна штодзённая дапамога, аднак парт БДУ не створаны спрыяючы ўмовы для іх вучобы. Парткабінет (загадчык т. Строніна) працуе надзвычай дрэнна. У кабінэце няма наглядных дапаможнікаў для прапагандыстаў, нехалеа марксісцка-ленінскай літаратуры. Гэтай літаратуры няма таксама і ва ўніверсітэцкай бібліятецы. Напрыклад, трохтомнік Ленін — Сталін ёсць у абмежаванай колькасці, «Комуністычны маніфест» усяго толькі ў некалькіх экзэмплярах, Канстытуцыя СССР па беларускай мове зусім няма.

Семінары для прапагандыстаў па гісторыі партыі, якімі кіруе тав. Валчок, не задавальняюць прапагандыстаў, яны праводзяцца на вельмі нізкім тэарэтычным узроўні, матэрыял чытаецца схематычна. Прапагандысты не раз патрабавалі ад партыйнага камітэта арганізаваць семінар на больш высокім узроўні, аднак сакратар партыйнага камітэта тав. Одзінец нічога не прапярэмае для гэтага.

Зараз прапагандысты выказалі думку аб неабходнасці арганізацыі семінара па гісторыі народаў СССР. Гэта надзвычай патрэбна, бо без ведання гісторыі народаў СССР вывучаць гісторыю ВКП(б) марудна. Аднак і тут партком чамусьці марудзіць.

Прафком універсітэта, прафкомы і камсамоўскія бюро факультэтаў удзяляюць надзвычай мала увагі пытанню палітвучобы, і як вынік гэтага асобныя школы не маюць сталага памяшкання для заняткаў, наглядаюцца зрывы палітзанятак. Напрыклад, на біялагічным факультэце палітшкола, якой кіруе тав. Чысцяў, кожны раз займаецца ў новай аудыторыі, слухачы яе так і называюць «вандруючая школа». Аднак гэта зусім не цікавіць старшыню прафкома факультэта тав. Гантман, ды і сама Гантман вельмі часта прапускае партзаняткі. Нічога не робіць для арганізацыі палітвучобы і прафком гістфака

(старшыня Ладуюноў). Тут на III курсе сістэматычна зрываюцца палітзаняткі, а студэнты Шамаль, Лыскавец С., Собаль і Гінбург зусім іх не наведваюць.

Сярод студэнтаў-дыпломнікаў існуюць ліквідатарскія адносіны да палітвучобы. Так, напрыклад, на V курсе хіміфака (старшыня прафкома Карпучок) на палітзаняткі з'яўляецца 25—30 процантаў студэнтаў школы.

Прыблізна такое-ж становішча з наведваннем і ў камсамоўскіх палітшколах. Напрыклад, на IV курсе гістфака камсамолец Лычкоў амаль ні разу ў гэтым годзе не быў на палітзанятках, а ў палітшколе V курса хіміфака (сакратар бюро Мірончык) з 18 слухачоў на заняткі прыходзіць 6—8 чалавек.

Асабліва дрэнна наведваюць палітзаняткі камсамоўскія фізматы. Тут за гэты навуцальны год зроблена 248 пропусак палітзанятак. Камсамолец (IV курса фізмата) тав. Шапіра ні разу не быў на занятках, асобныя ж камсамоўскія часта прыходзяць на заняткі не падрыхтаванымі.

Ды што гаварыць аб кіравніцтве бюро ЛКСМБ фізмата палітвучобай, калі сам сакратар камсамоўскага бюро фізмата Фрыд з 18 заняткаў пралуцуў 8. Гэтыя недахопы павінны быць тэрмінова выпраўлены. Палітвучобу ва ўніверсітэце неабходна арганізаваць узорна.

Вас. ФОМІН.